

6 (179)

ЧЭРВЕНЬ

Выдаецца  
зі студзеня 1993 г.



НАВУКОВА-ТЭАРЭТЫЧНЫ, НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНЫ ЧАСОПІС

Заснавальнікі:

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецтва «Гачатковая школа», дзяржаўная навуковая ўстанова «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Рэдакцыйная калегія:

Галоўны рэдактар Максім Навумавіч Гальяровіч  
Канстанцін Бандарэнка, Сымон Барыс, Пётр Брыгадзін, Рыгор Васілевіч, Вячаслаў Даніловіч, Валерый Жук, Мікалай Забаўскі, Віктар Іўчанкаў, Аляксандар Каваленя, Міхail Касцюк, Уладзімір Клюня, Венядзімін Космач, Уладзімір Кошалеў, Васіль Кушнер, Надзея Кушнер, Уладзімір Ладысеў, Рыгор Лазько, Аляксандар Лакотка, Аляксей Літвін, Анатоль Люты, Вольга Ляўко, Ігар Марзалюк, Наталля Матусевіч, Аляксандар Радзькоў, Аркадзь Русецкі, Аляксандар Смолік, Сяргей Ходзін, Мечыслаў Часноўскі, Алег Яноўскі, Эдмунд Ярмусік.

Рэдакцыйная рада:

Уладзімір Адамушка, Юрый Бокан (старшыня рады), Марыя Бяспалая, Аляксандар Вабішчэвіч, Ала Галубовіч, Надзея Ганушчанка, Уладзімір Гілеп, Аляксандар Груша, Аляксандар Гужалоўскі, Таісія Доўнар, Дзяніс Дук, Ларыса Жэрка, Аляксандар Каҳаноўскі, Марына Краснова, Іван Крэнь, Аляксандар Кушнірэвіч, Вячаслаў Лазіцкі, Святлана Марозава, Леанід Мартынаў, Сяргей Новікаў, Алег Слука, Валерый Талкачоў, Людміла Трыгорлава, Уладзімір Тугай, Віктар Фядосік, Неаніла Цыганок, Анатоль Шаркоў.

Рэдакцыя:

Намеснік галоўнага рэдактара — Наталля Матусевіч, рэдактар аддзела — Надзея Кушнер, мастацкае афармленне — Уладзімір Малахаў, вёрстка — Надзея Пяткоўская, карэктурна — Людміла Шчэрба.

ЗМЕСТ

НАЛІТЫЧНАЯ ГІСТОРЫЯ

- |                |  |    |
|----------------|--|----|
| Анатоль Вялікі | Асоба Кастуся Каліноўскага і паўстанне 1863—1864 гг.<br>у ідэалогіі КП(б)Б (другая палова 1920-х—1950-я гг.) | 3  |
| Ірына Раманава | Рэабілітацыя ахвяр палітычных рэпрэсій<br>у канцы 1980-х — 1990-х гадоў: асноўныя тэндэнцыі                  | 10 |

ГІСТОРЫЯ КУЛЬТУРЫ

- |                 |   |    |
|-----------------|---|----|
| Наталля Пачобут | Дзейнасць музеяў БССР па вывучэнні і захаванні археалагічнай спадчыны ў 1944—1991 гг. | 21 |
|-----------------|---|----|

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ

- |                    |   |    |
|--------------------|---|----|
| Уладзімір Здановіч | Прымусовая праца насельніцтва Беларусі ў 1941—1945 гг.:<br>новыя здабыткі айчыннай гістарыяграфіі | 28 |
|--------------------|---|----|

НАВУКОВАЕ І ГРАМАДСКАЕ ЖЫЦЦЁ

- |                                  |  |    |
|----------------------------------|--|----|
| Андрэй Унучак,<br>Валянцін Мазец | Антон Луцкевіч (1884—1942) і яго эпоха | 34 |
|----------------------------------|--|----|

Пасведчанне  
аб реєстрацыі  
№ 1221  
ад 14 студзеня 2013 г.

Выходзіць 12 разоў  
у год (з ліпеня 2003 г.)

ЗМЕСТ

РЭЦЭНЗИ

Мікалай Забаўскі      Выйшэйшая педагогічная школа Беларусі  
                                  у другой палове XX стагоддзя

ГІСТОРЫЯ АДУКАЦЫ

Аляксандр Корзюк      Вучэбныя дапаможнікі па гісторыі Беларусі для сярэдняй школы  
                                  у святле айчынных даследаваній

МЕТОДЫКА. ВОПЫТ

Ольга Подвойская      Замкі і дварцы Беларусі  
                                  (Інтэлектуальная игра для учащихся 7, 8 классов)

Васіль Ракунь.  
Сымон Барыс

Беларусь — краіна замкаў

(Інтэлектуальная гульня) (VII клас)

Ірына Путач

Тэставыя заданні па гісторыі Беларусі для абитурыентаў  
Ліцэя БДУ 2018 года

Степан Темушев

Тестовыя задания по всемирной истории для абитуриентов  
Лицей БГУ 2013 года

Содержание

Summary

У адпаведнасці з загадам  
Вышэйшай атэстацыйнай камісі  
Рэспублікі Беларусь ад 4 ліпеня 2005 г. № 101  
(у рэдакцыі загада Вышэйшай  
атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь  
ад 2 лютага 2011 г. № 26)  
"Беларускі гістарычны часопіс"  
уключаны ў Пералік навуковых выданняў  
Рэспублікі Беларусь для апублікавання  
вынікаў дысертацыйных даследаванняў  
на гістарычных і юрыдычных навуках,  
а таксама па мастацтвазнаўстве  
і культуралогії.

Адрес рэдакцыі: 220007, г. Мінск,  
вул. Фабрыцыуса, 5, кабінет 211.

Тэлефон: 8(017) 395-79-11.

<http://www.p-shkola.by>;

e-mail: bhc.redaktor@tut.by.

РУП "Выдавецтва "Пачатковая школа".

Падпісаны да друку 18.06.2014 г.

Выход у свет 25.06.2014 г. Афсетны друк.

Фармат 60x841/8.

Ум друк. арк. 9,3. Ул.-выд. арк. 11,4.

Наклад 910 асобінкаў. Зак. 0845.

Надрукавана ў друкарні ААТ "Прамдрук".


Ліцэнзія № 02330/233 ад 11.03.2009 г.

220049, г. Мінск, вул. Чарняхоўская, 3.

Да ведама аўтараў:

За дакладнасць прыведзеных у артыкулах фактаў і цытат адказнасць  
нясуць аўтары. Рэдакцыя можа друкаваць матэрыялы ў парадку  
амеркавання, не падзяляючы пункту гледжання аўтараў. Навуковыя  
артыкулы прымаюцца да разгляду з рэкамендацыяй кафедры (аддзела)  
вучэбнай або навуковай установы. Рэцензаванне арганізоўвае рэдакцыя.

Да разгляду прымаюцца рукапісы аўтараў не больш за 20 старонак  
(кегль 14, праг 1,5 інтарвал) у двух экзэмплярах (абавязкова на  
электронных носібітах). Неабходна ў допісах паведамляць свае прозвішча,  
імя і імя па бацьку, кароткія звесткі пра сябе, паштартныя даныя  
(абавязкова асабісты пумар), адрас, тэлефон. Рукапісы не вяртаюцца.



Уладзімір ЗДАНОВІЧ

## Прымусовая праца насельніцтва Беларусі у 1941—1945 гг.: новыя здабыткі айчыннай гісторыяграфіі

Беларускія гісторыкі працягваюць звязтацца да вывучэння тых аспектаў падзеі Вялікай Айчыннай вайны, якія раней па розных прычынах не траплялі ў фокус навуковых даследаванняў. Па адной з тэм — прымусовай працы насельніцтва Беларусі падчас акупацыі — у апошнія гады выйшаў цэлы шэраг цікавых публікаций.

На працягу другой паловы XX ст. айчынныя даследчыкі правялі плённую працу па вывучэнні і асвятленні ў друку разнастайных аспектаў акупацыйнага рэжыму, усталяванага ў гады Вялікай Айчыннай вайны на занятых нямецка-фашистскімі захопнікамі тэрыторыях СССР. Задзілі, што гісторыя акупацыі разам з гісторыяй партызанскай і падпольнай барацьбы адносілася да асноўных тэматычных блокаў савецкай гісторыяграфіі, аднак па ступені распрацаванасці значна саступала гісторыі супраціўлення. Гэта было абумоўлена партыйна-дзяржаўнымі ўстаноўкамі, адпаведна якім акупацыйны рэжым з'яўляўся фактычна фонам для паказу патрыятычнай дзейнасці падпольных партыйных і камсамольскіх арганізацый, партызанскіх фарміраванняў. Асноўная ўвага ў працах савецкага часу надавалася вызначенню сутнасці акупацыйнай палітыкі, накіраванай на рабаванне народнай гаспадаркі, фізічнае знішчэнне насельніцтва на акупаваных тэрыторыях.

Постсавецкая гісторыяграфія прапанавала новыя накірункі даследаванняў, занялася вывучэннем тых пытанняў, якія ў савецкі час асвятляліся няпо-

на ці аднабакова. У прыватнасці, адным з аўтактых даследаванняў айчынных гісторыкай у постсавецкі перыяд стала прымусовая праца грамадзян Беларусі на карысць нямецка-фашистскіх захопнікаў. Безумоўна, нельга сцверджаць, што ў савецкай гісторыяграфіі гэтая тэма ўвогуле не вывучалялася. Аднак у той час увага даследчыкаў канцэнтравалася пэраважна на гісторыі прымусовага вывазу беларусаў у Германію, які разглядаўся ў кантэксце эканамічнай палітыкі германскіх уладаў. Класавы падыход да вывучэння сацыяльных працэсаў, накіраваны пэраважна на паказ гісторыі рабочага класа, сялянства і інтэлігенцыі, штучна абмяжоўваў даследаванне жыцця і дзейнасці прадстаўнікоў па сутнасці новай сацыяльной групы — оstarбайтараў. Ідэалагічная зададзенасць у вывучэнні падзеі Вялікай Айчыннай вайны прыводзіла да таго, што ў працах айчынных гісторыкаў практична не згадвалася і прымусовая праца насельніцтва Беларусі на акупаванай тэрыторыі. Па-за ўвагай даследчыкаў заставаліся формы і мэтады прымусу, матэрыяльнае і прававое становішча насельніцтва пад акупацыяй, роля мясцовай калаба-

ЗДАНОВІЧ Уладзімір Васільевіч.

Прафесар па навуковай работе і эканоміцы Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна, кандыдат гісторычных навук, дацэнт. Нарадзіўся 8 лістапада 1956 г. ув. Пляхашчына Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці. У 1983 г. закончыў гісторычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, з гэтага часу працуе ў Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя А. С. Пушкіна. У 1988 г. абароніў кандыдацкую дысертацыю. Даследуе праблемы гісторыі і гісторыяграфіі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны. Аўтар каля 100 навуковых публікаций, у тым ліку манографій "Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны (1941—1944 гг.)" (Брэст, 2008), "Беларусь у гады Вялікай Айчыннай гісторыяграфіі" (Брэст, 2012) і "Узнагароджаны нагрудным знакам "Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь".



## ГІСТАРЫЯГРАФІЯ

Дэль ў працэсе вывазу жыхароў Беларусі на тэрыторыю Германіі. Па сутнасці забароненым было пытанне аб прычынах невяртання былых оstarбайтараў на тэдзіму. Не вывучаўся і такі аспект сацыяльнай гісторыі перыяду Вялікай Айчыннай вайны, як працоўная пасяроддзеннасць насельніцтва на акупаваных тэрыторыях. Як справядліва адзначае беларускі даследчык С.Я.Новікаў, "трагедыя беларускіх грамадзян, якія знаходіліся на акупаванай тэрыторыі Беларусі. Доўгія гады заключалася ў тым, што ў імя захавання далейшага жыцця саміх сябе і сваіх родных, заняцця пэўнага становішча ў савецкім грамадстве патрэбна было замоўчаваць шматлікія факты ваеннага часу, у тым ліку факты гісторыі працоўнай паўсядзённасці перыяду нацысцкай акупациі".

Са змяненнем грамадска-палітычнай сітуацыі пасля распаду СССР з'явіліся новыя магчымасці для вывучэння выкарыстання савецкіх грамадзян на прымусовых работах у Трэцім рэйху. Аб'ектыўнаму і ўсебаковаму вывучэнню тэмы спрыяла пашырэнне кірыніцаў базы, увядзенне ў навуковы зварот дакументаў нямецкага боку. Значным крокам на гэтым шляху стала публікацыя зборнікаў дакументаў і матэрыялаў "Белорусские оstarбайтеры. Угон населенія Беларусі на принудительные работы в Германию (1941—1944)" (Мн., 1996—1997), "Белорусские оstarбайтеры. Репатрыация (1945—1951)" (Мн., 1998), "Остарбайтеры. Принудительный труд белорусского населения в Австрии" (Мн.—Грац, 2003)<sup>2</sup>, якія змяшчаюць інфармацыю пра становішча вывезеных грамадзян Беларусі, а таксама саскрываюць палітыку савецкай улады ў дачыненні да рэпатрыянтаў.

Асобнае месца сярод публікаций, прысвечаных пазначанай тэмэ, займаюць падрыхтаваны сумеснымі намаганнямі айчынных і нямецкіх навукоўцаў зборнік артыкулаў "Разняволеная памяць. Прымусовая праца беларускіх грамадзян на акупаванай тэрыторыі Беларусі (1941—1944 гг.)" (Мн., 2010)<sup>3</sup> і калектыўнае даследаванне беларускіх гісторыкаў А.Літвіна, Я.Грэбеня, С.Новікава "Вяртанне ў рабства: прымусовая праца насельніцтва Беларусі 1941—1945 гг." (Мн., 2010)<sup>4</sup>. Гэтыя выданні сталі вынікам рэалізацыі беларуска-германскага праекта "Вопыт прымусовой працы беларускіх грамадзян у гады Другой сусветнай вайны", які быў падтрыманы фондам "Памяць, адказнасць, будучыня" (Германія). Яны з'яўляюцца значным укладам у вывучэнне маладаследаванага аспекту гісторыі Вялікай Айчыннай вайны: "гісторыі працоўнай паўсядзённасці, пакінутай жыхарамі беларускіх гарадоў, пасёлкаў і вёсак, рабочымі прамысловых прадпрыемстваў, занятых у сельскай гаспадарцы, служачымі, а таксама жанчынамі, ваеннападтоннымі, вязнямі лагераў і тета, дзецьмі: гэта значыць усім, хто з'яўляўся фактычным суб'ектам гісторыі працоўнай паўсядзённасці на акупаванай тэрыторыі Беларусі 1941—1944 гг."<sup>5</sup>.

У зборніку артыкулаў "Разняволеная памяць. Прымусовая праца беларускіх грамадзян на аку-

паванай тэрыторыі Беларусі (1941—1944 гг.)" змешчаныя артыкулы нямецкіх (А.Бракель, Т.Пентэр, Д.Поль) і айчынных (Я.Грэбень, А.Літвін, С.Новікаў) гісторыкаў, у якіх раскрыта прымусовая праца беларускіх грамадзян як у маштабе ўсёй акупаванай тэрыторыі рэспублікі, так і на ўзроўні асобных адміністрацыйных адзінак (Баранавіцкай, Мінскай акруге, горада Гродна), а таксама паказаныя дасягненні беларускай і нямецкай гісторыяграфіі ў вывучэнні праблем прымусовай працы ў Трэцім рэйху і на акупаваных тэрыторыях Усходняй Еўропы.

А.Бракель у артыкуле "Прымусовая праца мясцовага насельніцтва на апарат германскіх акупацийных улад (па прыкладу Баранавіцкай акругі)" разгледзеў палітыку германскіх улад па выкананні мясцовым насельніцтвам працоўнай павіннасці і мабілізацыі рабочай сілы для Трэцяга рэйха, што праводзілася ў Баранавіцкай акрузе. На аснове архіўных матэрыялаў (пераважна нямецкіх), прац нямецкіх і беларускіх даследчыкаў, успамінаў непасрэдных удзельнікаў тых падзеяў аўтар апісвае гвалтоўныя характар працоўнай павіннасці, якая абаліравалася на сістэму штрафаў і пакаранняў (уключаючы цялесныя). У гарадах сітуацыю ўскладняла недастатковае забеспечэнне харчаваннем насельніцтва, якое працавала на акупацийныя ўлады. Так, дзённая порцыя для дзяцей утрымлівала не больш за 330 кілакалорый, для дарослых, якія працавалі, — 780, для рабочых, занятых на самых цяжкіх работах, — не больш за 1150 кілакалорый<sup>6</sup>. Прымус ужывалася і пры мабілізацыі рабочай сілы для працы ў Германіі, хоць першапачатковая стаўка рабілася на добраахвотнікаў.

Аб ужыванні прымусу пры выкананні людзімі працоўнай павіннасці на тэрыторыі Беларусі і пры адпраўцы беларускага насельніцтва на працу ў Трэці рэйх сведчаць і факты, прыведзеныя беларускім гісторыкам Я.Грэбенем у артыкуле "Принудительный труд граждан Беларуси в период нацистской оккупации: опыт изучения проблемы на примере Минского района". У якасці яскравай цытаты варта прывесці слова кірауніка мясцовай адміністрацыі Контата ад 22 красавіка 1943 г.: "Хто добраахвотна не паставіца да працы, вымушаны будзе прымусова паставіца да працы, або будзе накіраваны на працу ў Нямеччыну"<sup>7</sup>.

Прымусовы, эксплуатацыйны і нават рабскі характар мела эканамічная палітыка Германіі і на тэрыторыі Гродзеншчыны. Пацвярджэннем таму служаць дакументальныя факты (у тым ліку і ўпершыню ўведзеныя ў навуковы зварот), прыведзеныя ў артыкуле С.Новікава "Працоўная занятасць жыхароў Гродна ў 1941—1944 гг.". Як адзначае даследчык, "мясцавое насельніцтва ў баставінах германскай акупациі было паставлена з аднаго боку ў жорсткія ўмовы пошуку любых шляхоў і сродкаў для выжывання, а з другога — з'яўлялася не толькі аўтам татальнага гаспадарчага выкарыстання мясцовай рабочай сілы, але і суб'ектам германскай эканамічнай палітыкі на акупаванай тэрыторыі Гродзеншчыны. Атрымлівалася.

## ГІСТАРЫЯГРАФІЯ

што ў гады германской акупацыі Гродна на вытворчасці ў рамястве, на работах у нямецкіх фірмах, гаспадарчых службах і вайсковых часцях працаў фактычна кожны трэш жыхар перадваеннага горада”<sup>10</sup>.

Маштабы выкарыстання жыхароў Беларусі ў якасці дармовай і рабскай сілы паказаны яшчэ ў адным артыкуле С. Новікава — “Колькасныя маштабы прыцягнення беларускага насельніцтва нямецкай ваеннай адміністрацыі да прымусовай працы на тэрыторыі Беларусі (1941—1944 гг.)”. У ім аўтар на аснове падлікаў, зробленых на падставе айчынных і нямецкіх крыніц, адзначае, што “агульная колькасць мясцовага насельніцтва (уключна не менш 380 тыс. беларускіх оstarбайтараў), прыцягнутага ў рознай ступені і розных формах цягам трох гадоў германской акупацыі да абавязковай прымусовай і рабскай працы, складала звыш 2 млн чалавек”<sup>11</sup>. На тэрыторыі рэспублікі ў 1941—1944 гг. было 73 лагеры для грамадзянскага насельніцтва, 54 рабочыя батальёны, роты, калоны і каманды, 47 рабочых і працоўных лагераў. 21 лагер для ваеннаапалонных і грамадзянскіх асобаў. З лагеры пярэдняга краю нямецкай абароны і 2 папраўча-працоўныя лагеры ці штрафныя батальёны<sup>12</sup>.

Беларускі гісторык А.Літвін у артыкуле “Прымусовая праца беларускіх грамадзян у святле наўковых фактаў і асабістых успамінаў сведак” паказаў асноўныя дасягненні айчынных і замежных навукоўцаў у справе вывучэння прымусовай працы грамадзян Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, падкрэсліў, што ўсебаковае даследаванне гэтай проблемы магчыма, з аднаго боку, на аснове дэталёвой апрацоўкі архіўных матэрыялаў, а з другога — шырокага выкарыстання вусных успамінаў<sup>13</sup>. Заслугоўвае ўвагі праведзенае даследчыкам размежаванне паняцця “працоўная (прымусовая) павіннасць” і “прымусовая праца”. Як адзначае А.Літвін, “прымусовая павіннасць” распаўсяходжвалася на большасць насельніцтва акупіраваных тэрыторый працаздольнага ўзросту, якое абавязана было зарэгістравацца на біржы працы адпаведна сваёй спецыяльнасці. У пэўнай ступені яна давала магчымасць выбару месца працы і атрымання заработка платы. Прымусовая праца — гэта “праца пад прымусам, без права выбару; праца вязняў канцэнтрацыйных, працоўных лагераў, турмаў, ваеннаапалонных, праца оstarбайтараў, праца грамадзянскага насельніцтва, мабілизаванага нямецкім ўзброенымі сіламі для выканання разнастайных работ на ваенных прадпрыемствах, якія працевалі як для патрэб арміі, так і пры выкананні бягучых вайсковых праблем”<sup>14</sup>.

Нямецкі гісторык Д.Поль у артыкуле “Прымусовая праца ў акупаванай Усходняй Еўропе — стан нямецкай гісторыяграфіі” ў сціслай форме вызначыў асноўныя накірункі даследавання нямецкімі гісторыкамі прымусовай працы на акупаваных тэрыторыях, вылучыў тыпы і віды гэтай працы, падкрэсліў неабходнасць адрозніваць прымусовую павіннасць і прымус да працы.

У артыкуле нямецкай даследчыцы Т.Пентэр “Ахвяры дзвюх дыктатур: прымусовая праца ў Данбасе пры Гітлеры і Сталіне” на прыкладзе Данбаса разглядаеца праца грамадзянскага насельніцтва і ваеннаапалонных на германскую ваенную эканоміку, а таксама лёс прымусовых рабочых пасля вызвалення, рэпатрыяцыі і вяртання на радзіму. Як сведчаць прыведзеныя даследчыцай факты, для прыцягнення мясцовага насельніцтва да працы на карысць акупацыйных уладаў часцей за меры “стымулявання” прымяняліся “гвалтоўныя заходы, прыкладам, аблавы сіламі Украінскай паліцыі, пашпартны кантроль, увядзенне цялеснага пакарання, арышты на тэрмін да 14 дзён і стварэнне працоўных лагераў. Часам працоўная службы таксама прыцягвалі СД з яго “драконаўскімі пакараннямі”<sup>15</sup>. Аналізуочы становішча рэпатрыянтаў, Т.Пентэр адзначае: “Кляймо чалавека, што працеваў на немцаў, адмоўным чынам уплывала на дзялейшы жыццёвы шлях большасці з іх, гэты ўплыў мог прынесьці форму дыскрымінацыі, праблем з працай, нядопуску да павышэння адукацыі ды ўшчамлення інтарэсаў іншага кшталту”<sup>16</sup>.

Лагічным працягам зборніка артыкулаў стала калектыўнае даследаванне беларускіх гісторыкаў А.Літвіна, Я.Грэбеня, С.Новікава “Вяртанне ў рабства: прымусовая праца насельніцтва Беларусі 1941—1945 гг.”, напісаное на аснове шырокага кола гістарычных крыніц: апублікованых матэрыялаў, у тым ліку гістарычнай літаратуры на нямецкай мове, матэрыялаў акупацыйнай прэсы, сведчанняў удзельнікаў і відавочцаў падзеяў і г. д.<sup>17</sup>. Асаблівую важкасць даследаванню надаюць архіўныя дакументы, значная колькасць якіх упершыню ўведзена ў навуковы зварот. Заяўленая праблематыка разглядаеца ў працы ў адпаведнасці з сучаснымі падыходамі. Калі ў савецкай гісторыяграфіі любая форма супрацоўніцтва з акупацыйнай адміністрацыяй лічылася здрадай, то аўтары манографіі падаюць праблему ў кантэксьце прымусовых адносінаў, эксплуатацыі і нават рабства насельніцтва акупаваных тэрыторый.

Кніга складаеца з уводзінаў, 10 глаў, заключэння і дадаткаў, у якіх ўваходзяць дакументы, падзеленія на трох часткі. Яе аўтары — доктар гістарычных навук, загадчык аддзела ваенай гісторыі і міждзяржаўных адносінаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі А.Літвін, кандыдат гістарычных навук, загадчык кафедры айчыннай гісторыі і сусветнай культуры Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта С.Новікаў, кандыдат гістарычных навук, загадчык кафедры філософіі і гісторыі Беларускага дзяржаўнага аграрнатахнічнага ўніверсітэта Я.Грэбень — паставілі перад сабой мэту “на аснове новых дакументаў і матэрыялаў паказаць розныя бакі адной з пакуль маладаследаваных тэм сучаснай беларускай гісторыяграфіі”<sup>18</sup>.

Ва “Уводзінах” змешчаны кароткі агляд айчыннай і замежнай гісторыяграфіі па праблеме прымусовай працы насельніцтва Беларусі ў часы германской акупацыі 1941—1944 гг. “Адной з галоўных прычын запозненай увагі даследчыкаў да тэмы, — адзначаюць гісто-

## ГІСТАРЫЯГРАФІЯ

рыкі, — з'яўляеца тое, што ў савецкі час айчынна гістарычна навука знаходзілася ў агульным рэчышчы пануючых у той час афіцыйных поглядаў, так званага класавага падыходу да разумення сацыяльных працэсаў у жыцці грамадства, які патрабаваў жорсткай схемы стратыфікацыі грамадскіх поглядаў на рабочы клас, сялянства і інтэлігэнцыю... Акрамя таго, афіцыйныя погляды на праблемы палонутесным чынам штучна звязваліся з праблемай остатрабайтараў і ўвогуле з праблемай прымусовай працы... Пры гэтым існавала некалькі сацыяльных катэгорый, месца і роля якіх усяляк замоўчалася: ваеннапалонныя, інваліды, удовы, дзеце, а таксама остатрабайтары. Амаль зусім не ўпоміналася аб прымусовай працы і яе асаблівасцях”<sup>17</sup>.

У дзесяці главах даследавання раскрываюцца разнастайныя аспекты эканамічнай палітыкі акупантатаў, што праводзілася ў адносінах да жыхароў Беларусі. Главы 1—3 прысвечаны выкарыстанню акупантамі працоўных рэсурсаў, якія, па справядлівым азначенні аўтараў, “з’яўляліся ключавымі аб’ектамі германскай эканамічнай палітыкі на акупаванай тэрыторыі Усходняй Беларусі 1941—1944 гг.”<sup>18</sup>. Выкарыстанне новых документальных матэрыялаў, выяўленых у архівах Германіі, Расіі, Латвіі, звестак айчынных архіваў, успамінаў непасрэдных удзельнікаў падзеі дазволіла паказаць розныя аспекты прыцягнення працоўных рэсурсаў з мірнага насельніцтва і ваеннапалонных і выдзеліць у складзе мясцовай рабочай сілы наступныя катэгорыі: “а) працоўная сіла, якая павінна была выкарыстоўвацца для вырашэння неадкладных задач ваенных часцей і акупацийных органаў улады; б) працоўная сіла, занятая вытворчасцю ўзбраення і амуніцыі; в) працоўная сіла, якая выкарыстоўвалася для вырашэння задач харчовага забеспечэння і правядзення сельскагаспадарчых работ; г) працоўная сіла, занятая на вытворчасці, важнай для нямецкіх ваенных інтарэсаў; д) працоўная сіла, якая выкарыстоўвалася для вырашэння задач па вытворчасці працуктыў для насельніцтва акупаваных тэрыторый”<sup>19</sup>.

Як сведчаць прыведзеныя ў кнізе звесткі, размежаваннем мясцовых рэсурсаў, пачынаючы з 1942 г., зайнамліся наступныя канкурыруючыя паміж сабой акупацийныя структуры: 1) нямецкая акупацийная адміністрацыя і падпараадкаваныя ёй органы калабарацыйнай адміністрацыі, зацікаўленыя ў тым, каб працеваала мясцовая прамысловасць і сельская гаспадарка; 2) часці вермахта, якія таксама актыўна выкарыстоўвалі працу мясцовага насельніцтва; 3) ведамства генеральнага ўпраўнаважанага па выкарыстанні працоўнай сілы Ф. Заўкеля, зацікаўленага ў маштабных пастаўках рабочых з Усходу ў Трэці рэйх<sup>20</sup>.

На падставе аналізу разнастайных документаў аўтары прыйшлі да наступнай высьновы: “Ажыццяўляючы на практицы цэлы комплекс арганізацыйных мер, перш за ўсё нацэленых на харчовае забеспечэнне вайсковых часцей з рэсурсаў захопленай краіны і максімальная поўнае выкарыстанне яе эканамічнага потэнцыялу ў інтарэсах рэйха, германскія гаспадарчыя службы, ваеннае і цывільныя адміністрацыі шы-

рока выкарыстоўвалі мясцовы “чалавечы матэрыял” з акупаванай тэрыторыі Беларусі. Большай частцы ўлічанай працоўнай сілы прыходзілася працацаць, каб атрымаць хоць якія сродкі для свайго існавання”<sup>21</sup>.

Чацвёртая глава кнігі адлюстроўвае прымусовую працу яўрэйскага насельніцтва. Варта, аднак, заўважыць, што большасць матэрыялаў, прыведзеных аўтарамі, узятыя з апублікованых крыніц і ўжо вядомыя даследчыкам. Канкрэтныя факты пра становішча яўрэйскага насельніцтва ў асобных населеных пунктах канцептуальна новага ў асвятленні вылучанай праблемы не ўносяцца.

Аналізуючы ў главе 5 матэрыяльнае становішча працоўных на акупаванай тэрыторыі, аўтары падкрэсліваюць, што “ўведзеныя акупацийнымі ўладамі нормы харчавання не маглі падтрымліваць у належным стане біялагічнае існаванне чалавека, не кажучы пра неабходнасць працацаць”<sup>22</sup>. У якасці доказу прыводзяцца ацэнкі як нямецкай адміністрацыі, так і савецкіх партызан, якія, дарэчы, у цэлым супадалі. Так, надзвычай малыя нормы харчавання адзначаюцца ў паведамленнях айнзацгрупы А. Невысокай была і якасць прадуктаў. Паводле даных партызанскай разведкі, у хлеб дабаўлялася каля 30% аўсянай муки, 20—25% пілавіння<sup>23</sup>. З медыцынскага ж пункту гледжання галоўнай з’яўлялася карыснасць таго ці іншага работніка для Германіі. Таму ўсе намаганні медыкаў былі накіраваныя на тое, каб як мага хутчэй аднавіць працэздольнасць чалавека. Прычым медыцынскія паслугі былі вельмі дарагімі. Так, агляд хворага ўрачом каштаваў 8 руб., выклік урача на дом (з дастаўкай за кошт кліента) — 15 руб., лячэнне ў шпіталі — 10 руб. у суткі (прычым хворому неабходна было мець свае прадукты харчавання і бялізну), паслугі радзільнага дома — 1000 руб. (плус сваё харчаванне і бялізна). Пры гэтым максімальная месячная зарплата высокакваліфікованага рабочага ў Мінску не перавышала 600 руб., работнікаў сферы адукациі ў залежнасці ад стажу, кваліфікацыі, колькасці вучняў у класе — 240—400 руб. (даныя Беларускага штаба партызанскаага руху на кастрычнік 1943 г.)<sup>24</sup>.

Не аблінулі ўвагай даследчыкі і такую складаную праблему, як ідэалагічнае супрацьстаянне на акупаванай тэрыторыі Беларусі, роля калабарацыйных установ у ажыццяўленні акупацийнай палітыкі. Так, у главе 6 апісаны дзейнасць калабарацыйных прафсаюзаў, асноўнай задачай якіх з’яўлялася пропагандысцкае забеспечэнне праводзімых акупантамі мерапрыемстваў па выкарыстанні працоўных рэсурсаў краіны. Разнастайныя дакументы дазволілі аўтарам доказаць сцвярджаны, што “створаныя нацыстамі калабарацыйныя прафсаюзы толькі дэкларавалі “кло-пат” аб працоўных і ў прынцыпе былі не здольны вырашаць аніякіх сацыяльных задач. Цэнтральнае бюро прафсаюзаў было цалкам падкантрольнае нямецкай акупацийнай адміністрацыі і выкарыстоўвалася нацыстамі толькі як сродак правядзення пропагандысцкай працы сярод рабочых і служачых, насаджэння сярод іх нацысцкай ідэалогіі. Прафсаюзы разглядаліся

## ГІСТАРЫЯГРАФІЯ

немцамі як інструмент найбільш ефектуїнай эксплуатациі працоўных рэсурсаў акупаванай Беларусі”<sup>25</sup>.

Мясцовая дапаможная адміністрацыя, калабарацыйная арганізацыі (Беларуская народная самапомч, Беларускі народны дом, Саюз беларускай моладзі) актыўна выкарыстоўваліся пры правядзенні агітацыйна-прапагандысцкіх акцый па мабілізацыі насельніцтва на працу ў Германію. “Трэба прызнаць, — адзначаюць аўтары, — што пэўная колькасць жыхароў Беларусі выехала на працу ў Германію добраахвотна, што было вынікам агітацыйна-прапагандысцкай кампаніі. Частка зяйд датавана вясной 1942 г., калі вярбоўка толькі пачалася: сапраўдны стан рэчай у Германіі быў яшчэ не вядомы і добраахвотнікі маглі яшчэ быць. Але і нават адносна гэтых зяйд, — працягваюць гісторыкі, — нельга выключаць адміністрацыйнага рэсурсу, паколькі сельскія старасты і власныя бургамістры павінны былі любой цаной адшукаць добраахвотнікаў”<sup>26</sup>. Аднак у цэлым, нягледзячы на ўсе намаганні акупацыйных уладаў і калабарацыйных арганізацый, агітацыйна-прапагандысцкая кампанія пацярпела няўдачу. Галоўнымі прычынамі краху планаў акупантатаў, як слушна заўважаюць даследчыкі, былі неадпаведнасць зместу прапагандысцкіх матэрыялаў рэальным умовам жыцця і побыту беларускіх оstarбайтараў у Германіі, а таксама актыўная контрагітацыя з боку руху Супраціўлення.

Асобнае месца сярод беларускіх тэрыторый займаў заходнебеларускі рэгіён. Па сваім палітычным, сацыяльна-еканамічным, канфесійным і нацыянальным становішчы Заходняя Беларусь істотна адрознівалася ад астатніх тэрыторый БССР. Гэта яскрава выявілася ў час акупацыі: з розных бакоў былі мяжы паміж Польшчай і СССР панавалі розныя грамадскія адносіны, розныя настроі і паводзіны насельніцтва, рознай была ўдзельная вага асобных палітычных груповак. Адным са сродкай умацавання акупацыйнага рэжыму ў заходніх абласцях з’яўлялася палітыка размежавання нацыянальных супольнасцяў, якія пражывалі ў рэгіёне. Так, у першыя месяцы акупацыі нацысты пачалі праводзіць палітыку, накіраваную на падтрымку прадстаўнікоў польскай нацыянальнасці. Але з восені 1941 г. курс змяніўся. Генеральны камісар Генеральнай акругі “Беларусь” В.Кубэ зрабіў стаўку на падтрымку беларусаў. Аднак на практицы з-за недахопу спецыялістаў кадравы састаў створаных органаў у большасці заставаўся польскім. Тым не менш польская палітычныя колы, якія прэтэндавалі на заходняй беларускі землі, непрыхильна ставіліся да нацыянальнай палітыкі В.Кубэ, якая найбольш яснавала адлюстравалася ў лозунгу “Беларусь для беларусаў”. Нягледзячы на розныя тактычныя змены, у цэлым мерапрыемствы германскіх уладаў прыводзілі да абвастрэння беларуска-польскіх адносінаў. Нацыянальныя супарэчнасці праявіліся і падчас пастаўкі рабочай сілы ў Германію. На падставе аналізу крыніц аўтары даследавання паказваюць, што “у залежнасці ад таго, кім (па нацыянальнасці. — У.З.) былі прадстаўнікі мясцовай адміністрацыі, на пры-

мусовую працу выкарыстоўваліся прадстаўнікі варожага этнасу”<sup>27</sup>.

З пачаткам Вялікай Айчыннай вайны 1941 г. тэрыторыя Беларусі ад нацыянальна-фашистскіх захопнікаў вываз насельніцтва на тэррыторыю Германіі. У заходнія раёны Беларусі дадзеныя Германіі для масова перамяшчаліся мясцовыя жыхары, а таксама целая прадпрыемствы разам з лекамі і арами. У працоўнай сіле былі зацікаўленыя і беларусы. У пракаце паражэнне на Фронце паўночна-чарноземнай ваеннай вытворчасці і Савецкі Саюз ажыў — адна было аднаўляць разбураныя паселішчы. Іх ствараюць даследчыкі “разглажніцца сапраўдная барацьба за працаздольнае насельніцтва”. У значнай ступені дзякуючы дзеянням даследчыкаў, для якіх захаванне працоўных рэсурсаў стала пеўнасцю з 1943 г., адной: прыярытэтных задач, спосаба татальнага вызавузу працаздольнага насельніцтва Беларусі, правалілася. Тым не менш пэўная частка ўжыванай краіны ўёжжынула ся ў Трэцім рэйху. Уайчыннай савецкай і постсавецкай, а таксама ў замежнай гісторыяграфіі няма адна значнага адказу на пытанне аб колькасці жыхароў Беларусі, вывезеных на прымусовую працу ў Германік. У літаратуры сустракаюцца лічбы 500 тыс., 380 тыс. 350 тыс. чалавек, прычым найбольш распаўсюджана з іх з’яўляющаца лічба 350 тыс. Падаецца аргументаваныя прапанава аўтараў даследавання звярнуща дзякуючы 399 374 чалавек, якая была прыведзена яшчэ ў 1945 г. начальнікам аддзела СНК БССР па справе рэпатрыяцыі грамадзян СССР І.П.Барковым і ўведзена ў навуковы зварот складальнікамі зборніка “Беларускія оstarбайтеры. Угон населенія Беларусі є принудительныя работы ў Германію (1941—1944)”

Важным напрамкам эканамічнай палітыкі нацыстаў на акупаванай тэрыторыі Беларусі быў вываз рабочай сілы на працу ў Германію. Ён разглядаецца 7, 8 і 9 главах кніг — “Нацысцкая прапаганда падчымярбоўкі ў Германію”, “Мабілізацыя на працу ў Германію”, “Барацьба за працоўныя рэсурсы”.

Цікавай атрымалася глава 10 кнігі, пабудаван на матэрыялах Надзвычайнай дзяржайной камісіі ўстанаўленні і расследаванні злачынстваў наемнікаў фашысцкіх захопнікаў, савецкіх рэпатрыяцыйных сігнаў, органаў НКУС і асабістых успамінаў сведкаў. Аналіз афіцыйных дакументаў і успамінаў непасрэдных удзельнікаў тых ладзеў прывёў даследчыкам вынікі, што масавае прыцягненне насельніцтва Беларусі да прымусовой працы пачалося з лета 1941. Значная роля ў яго рэалізацыі адводзілася працным лагерам, якія мелі розныя назвы: лагер рускіх рабочых, грамадзянская руская каманда, гаспадчы лагер СС, рабочая калона, рота, батальён і г. д. Прыведзены ў кнізе факты яшчэ раз пацвердзілі з чынныя характеристар акупацыйнага рэжыму ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

Істотным дапаўненнем даследчыцкага тэкстыяля ёсць дадаткі да кнігі ў трох частках. Першы, “Прымусовая праца ў люстэрку дакументаў”, з

## ГІСТАРЫЯГРАФІЯ

шчае 92 документы нямецкіх і грамадзянскіх устаноў: пазы, загады, дырэктывы, адміністрацыйныя распараджэнні, палажэнні, інструкцыі, прадпісанні, працэсні, аптыальныя лісты, агляды, вынікі інспекцыі, статыстычныя справаўдачы, ведамасці і інш. У другой — "Паказанні сведкаў" — прыведзены 25 пратаколаў допытаў супрацоўнікамі НКУС жыхароў розных рэгіёнаў Беларусі, якія ў гады Вялікай Айчыннай вайны знаходзіліся на акупаванай тэрыторыі. Трэцяя частка — "Фотакопіі архіўных дакументаў" — змяшчае копіі разнастайных дакументаў акупацыйных пададаў на рускай і нямецкай мовах.

Форма падачы матэрыяля, абраная аўтарамі даследавання, — змяшчэнне ў асноўны тэкст дакументаў, успамінаў, фотаздымкаў і г. д. — з'яўляецца вельмі прадуманай і лагічнай. Яна спрыяе лепшаму, больш эмактыўнаму ўспрыманню інфармацыі. У выкладанні тэксту дамінуе сінтэзы падыход, які дазваляе спалучыць вялікую колькасць фактаў, статыстычных даных і іншай інфармацыі з вынікамі даследчыцкага аналізу. Гісторыкі не імкнуцца навязаць чытчу свае меркаванні, а пралануюць яму паразважаць над дакументамі, якія цытуюцца або друкуюцца цалкам.

Праведзены гісторыяграфічны анализ паказвае, што, дзякуючы вышэйазначаным публікацыям выучэнне праблемы прымусовай працы грамадзян Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны паднялося на якасна новы ўзровень. Айчынныя гісторыкі раскрылі механізм функцыянавання працоўнай павіннасці, спосабы прымусу да працы, паказалі матэрыяльнае становішча жыхароў рэспублікі падчас акупацыі, вызначылі ролю калабарацыйных арганізацый у ажыццяўленні эканамічнай палітыкі германскіх уладаў, а таксама маштабы прыцягнення мясцовага насельніцтва да прымусовай працы.

Разам з тым пакуль застаецца навырашанай галоўная задача — правядзенне комплекснага даследавання праблемы прымусовай працы адносна ўсёй акупаванай тэрыторыі Беларусі, выдзяленне яе асоблівасцяў у розных зонах акупацыі і ў розныя перыяды акупацыі. У кнізе пераважна даследаваныя працэсы, якія адбываліся на тэрыторыі рэйхскамісарыята "Остланд", састаўной часткай якога была Генеральная акруга "Беларусь", і ў меншай ступені працэсы на тэрыторыі зоны тылу группы армій "Цэнтр". Невялікі паграф "Прымусовая праца ў акрузе "Беласток" (на прыкладзе Гродна ў 1941—1944 гг.)", а таксама ўкрапленне ў тэкст асобных прыкладаў з іншых акупацыйных зон агульнную карціну не мяніяць. Вядома, што ў гісторыяграфіі нельга абысціся без выкарыстання колькасных метадаў ацэнкі з'яў. Нельга сказаць, што даследчыкі іх не выкарыстоўвалі, аднак, на наш погляд, прыведзеная ў даследаванні статыстыка, што базуецца на даных айчынных і замежных архіваў, патрабуе верыфікацыі, удакладнення і большай доказнасці.

Прайда, аўтары кнігі слушна адзначылі ва ўводзінах, што "не прэтэндуюць на вычарпальнае асвяленне такой складанай і аб'ёмнай тэмы, разглядаюць матэрыялы, з аднаго боку, толькі як падставу для ўз-

нікшай апошнім часам важнай навуковай дыскусіі, а з другога — як унікальную матчы масць для шырокага кола аматараў беларускай гісторыі пашырыць свае веды па адной з тэм ваенай гісторыі Беларусі"<sup>31</sup>. Абгрунтаванай выглядае і выснова даследчыкаў пра тое, што "праца будзе садзейніцаць вызнанченню перспектыўных напрамкаў і новай навуковай тэматыкі для далейшага больш паглыбленага выучэння гісторыі беларускага народа ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны"<sup>32</sup>.

<sup>1</sup> Разняволеная памяць. Прымусовая праца беларускіх грамадзян на акупаванай тэрыторыі Беларусі (1941—1944 гг.): зб. наука. арт. / пад рэд. А.М. Літвіна. Мн., 2010. С. 134.

<sup>2</sup> Белорусские оstarбайтеры. Угон населения Беларуси на принудительные работы в Германию (1941—1944): документы и материалы: в 2 кн. / сост.: Г.Д. Кнатко, В.И. Адамушки [и др.]. Мн., 1996, 1997; Белорусские оstarбайтеры. Репатриация (1945—1951): документы и материалы / сост.: Г.Д. Кнатко, В.И. Адамушки [и др.]. Кн. 3: в 2 ч. Мн., 1998; Оstarбайтеры. Принудительный труд белорусского населения в Австрии: документы и материалы. Минск — Грац, 2003.

<sup>3</sup> Разняволеная памяць. Прымусовая праца беларускіх грамадзян на акупаванай тэрыторыі Беларусі (1941—1944 гг.): зб. наука. арт. / пад рэд. А.М. Літвіна. Мн., 2010.

<sup>4</sup> Літвін А.М., Грэбень Я.А., Новікаў С.Я. Вяртанне ў рабства: прымусовая праца насельніцтва Беларусі 1941—1945 гг. Мн., 2010.

<sup>5</sup> Разняволеная памяць. Прымусовая праца беларускіх грамадзян на акупаванай тэрыторыі Беларусі (1941—1944 гг.): зб. наука. арт. / пад рэд. А.М. Літвіна. С. 134.

<sup>6</sup> Там жа. С. 13.

<sup>7</sup> Там жа. С. 38.

<sup>8</sup> Там жа. С. 156, 157.

<sup>9</sup> Там жа. С. 133.

<sup>10</sup> Там жа. С. 132.

<sup>11</sup> Там жа. С. 78.

<sup>12</sup> Там жа. С. 51, 52.

<sup>13</sup> Там жа. С. 168.

<sup>14</sup> Там жа. С. 193.

<sup>15</sup> Літвін А.М., Грэбень Я.А., Новікаў С.Я. Вяртанне ў рабства: прымусовая праца насельніцтва Беларусі 1941—1945 гг. Мн., 2010.

<sup>16</sup> Там жа. С. 21.

<sup>17</sup> Там жа. С. 5, 7.

<sup>18</sup> Там жа. С. 22.

<sup>19</sup> Там жа. С. 27.

<sup>20</sup> Там жа. С. 133.

<sup>21</sup> Там жа. С. 85.

<sup>22</sup> Там жа. С. 174.

<sup>23</sup> Там жа. С. 173.

<sup>24</sup> Там жа. С. 174, 181.

<sup>25</sup> Там жа. С. 204.

<sup>26</sup> Там жа. С. 221.

<sup>27</sup> Там жа. С. 261.

<sup>28</sup> Там жа. С. 263.

<sup>29</sup> Белорусские оstarбайтеры. Угон населения Беларуси на принудительные работы в Германию (1941—1944): документы и материалы: в 2 кн. Кн. 2 (1943—1944). Мн., 1997. С. 381.

<sup>30</sup> Літвін А.М., Грэбень Я.А., Новікаў С.Я. Вяртанне ў рабства: прымусовая праца насельніцтва Беларусі 1941—1945 гг. С. 299.

<sup>31</sup> Там жа. С. 21.

<sup>32</sup> Там жа. С. 261.